

К Л А С С



*Периодическое издание учреждения образования
«Лунинецкий государственный политехнический
профессионально-технический колледж»*

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

- День знаний: торжественная линейка, урок мира *с.1;*
- XX Дзень беларускага пісьменства *с.2;*
- 75-гадовы юбілей Анатоля Грачанікава *с.2;*
- День Европейских языков *с.3.*
- Дожинки-2013, вечер знакомств *с.4;*

№ 9 (80)

2 сентября – начало учебного года; летняя пора сменилась на шумные встречи с первокурсниками – новым набором в ряды учащихся колледжа.



В 08.30 ч. состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. С поздравительным словом выступил директор колледжа Андрей Григорьевич Бовкунович, он вручил также грамоты учащимся, которые летом занимались ремонтными работами в составе стройотряда.

Хорошей учебы, больших достижений, оптимизма учащимся пожелали представители базовых предприятий города: Шведкова О.Н. (Лунинецкое райпо), Велесюк О.И. (ОАО «Полесьеэлектромаш»).



В завершении линейки первокурсникам от учащихся 3 курса был передан символический ключ знаний.

Традиционным продолжением линейки для групп нового набора стал урок мира «Як ты сэрцу майму міла, дарагая Беларусь!», который проводился в актовом зале. Со сцены звучали стихи и песни о нашей Родине, демонстрировался видеofilm о городе Луинце. С большим вниманием присутствующие слушали выступление настоятеля храма в честь иконы Божьей Матери

«Взыскание погибших» отца Сергия, в котором он рассказал, что в нынешнем году весь православный мир отмечает 1025-летие Крещения Руси и что именно христианство способствовало развитию науки во всей Европе. Учащимся колледжа он пожелал: «Чтобы годы, проведенные в колледже, стали для вас годами постижения знаний, мудрости. Нужно учиться—наука всегда будет востребована. Умейте слушать и слышать другого человека».



Г.Н.Антонович, методист



Дзень беларускага пісьменства праводзіцца штогод у першую нядзелю верасня

Канцэпцыя свята прадугледжвае паказ адзінства беларускага друкаванага слова з гісторыяй і культурай беларускага народа, адлюстраванне гістарычнага шляху пісьменства і друку ў Беларусі.

Традыцыйна Дзень беларускага пісьменства праходзіць у гарадах, якія з'яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры, навукі, літаратуры і кнігадрукавання. У гэтым годзе сталіцаю свята стаў Быхаў.

У нашым каледжы ў кабінце беларускай мовы і літаратуры, а таксама бібліятэцы былі аформлены выставы, прысвечаныя свята. Выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры Галінай Мікалаеўнай Антановіч праведзены гутаркі з навучэнцамі “Праз смугу стагоддзяў дайшло да нас слова”, “Роля Францыска Скарыны і яго паслядоўнікаў у развіцці кнігадрукавання на Беларусі”.

75-гадовы юбілей Анатоля Грачанікава



Нарадзіўся 8 верасня 1938 года ў вёсцы Шарпілаўка Гомельскага раёна Гомельскай вобласці ў сям'і служачага. Скончыў Беларускі інстытут інжынераў чыгуначнага транспарту (1960), Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве (1969). З 1969 года супрацоўнік рэдакцыі штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва», з 1971 —

намеснік старшыні праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, з 1976 — галоўны рэдактар часопіса «Вясёлка», з 1978 — часопіса «Бярозка», з 1982 — часопіса «Маладосць».

Друкавацца пачаў з 1957 года. Першая кніга вершаў «Магістраль» выйшла ў 1964 годзе. Аўтар зборнікаў паэзіі «Круглая плошча» (1971), «Грыбная пара» (1973), «Начная змена» (1975), «Дрэва на выспе» (1977), «Палессе» (1983), «Верасень» (1984), «Я вас люблю...» (1986), «Жнівень-45» (1990). Выдаў кніжкі для дзяцей «Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара» (1980), «Валерка і лятаючая талерка» (1983), «Жывая вада» (казкі, 1985), «Зорны палёт» (вершы, казкі, легенды, 1988).

Аўтар тэкстаў папулярных песень. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1984) за кнігі вершаў «Палессе», «Валерка і лятаючая талерка», «Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара».

День Европейских языков

отмечается 26 сентября

Основная цель дня — поощрение изучения и освоение различных языков как в учебных заведениях, так и вне их на протяжении всей жизни человека.



Преподаватели иностранных языков нашего колледжа Елена Алексеевна Сайко и Василий Филимонович Мальцевич организовали в фойе колледжа выставку «Европа и языки», а также провели викторину «Как хорошо вы знаете Германию?» и общеколледжное внеклассное мероприятие «День Европейских языков».

Учащиеся группы №3 Апанович Татьяна, Беляева Ангелина, Гриб Ольга, Дубина Наталья, Костюк Кристина, Сладковская Татьяна, Христонько Анастасия, Труш Елена, Янчук Мария, Лезина Ольга в ходе мероприятия познакомили с историей праздника, который был провозглашён Советом Европы (и поддержан Европейским союзом) во время Европейского года языков — 6 декабря 2001 года. Обратили внимание на то, что понятие *европейские языки* более широкое, его не следует путать с официальными языками стран-членов Евросоюза. Со сцены звучали стихи на английском языке. Учащиеся рассказали легенду строительства Вавилонской башни, когда произошло смешение языков. Вся информация сопровождалась слайдами красочной мультимедийной презентации.

Г.Н.Антонович , методист



Дожинки-2013

14 сентября в Ляховичах прошел Брестский областной фестиваль-ярмарка "Дожинки". Главной его площадкой стала площадь Ленина, где прошло чествование победителей жатвы 2013 года.

В ярмарке приняли участие педагогические работники и учащиеся нашего колледжа. Они организовали выставку-продажу изделий декоративно-прикладного и технического творчества. Перед участниками и гостями праздника выступил с концертной программой народный хор «Полесье» под руководством Натальи Антоновны Яковец.

Т.Т.Милюк, зам. директора по УВР



Вечер знакомств

26.09.2013 года в колледже была проведена тематическая дискотека «Вечер знакомств».

На протяжении всей дискотеки проводились игры, способствующие тому, чтобы все познакомились с друг другом. В самом начале дискотеки был объявлен конкурс на самого позитивного участника «танцпола». Самыми активными были признаны Ольга Лезина, учащаяся группы ТУ №3, Андрей Бондарик, учащийся группы №35, а также был отмечен первокурсник Рац Иван, учащийся группы №11 (он не пропустил ни одной музыкальной композиции). Все были награждены сладкими призами.

Хочется отметить и поблагодарить диджеев Еженкова Дмитрия и Никифорова Андрея, учащихся группы №35. Они своей подборкой музыкальных композиций зажгли весь «танцпол». На дискотеке царил дружелюбная и праздничная обстановка.

Н.А. Яковец, педагог-организатор

Наш адрес
225644, Бресткая область
г.Лунинец
ул. Чехова, 10а
ЛГППТК

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность фактов. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора

Главный редактор:
Клевжиц О.В.
Ответственный за выпуск:
Антонович Г.Н.,
методист

Ти-
раж
5 эк.

Газета набрана и
отпечатана
в политехни-
ческом
колледже